

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

23 лiпеня 2020 г. № 433

**Аб узнагароджаннi Ганаровай граматай
Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь**

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

Узнагародзiць Ганаровай граматай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь за:
шматгадовую плённую працу, высокi прафесiяналiзм, значны асабiсты ўклад
у арганiзацыю i аказанне медыцынскай дапамогi пацыентам з iнфекцыяй COVID-19,
укараненне новых медыцынскiх тэхналогiй:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Анiсько
Людмiлу Аляксандраўну | – урача лабараторнай дыягностыкi (загадчыка клiнiка-
дыягнастычнай лабараторыi) установы аховы здароўя
«Гарадская клiнiчная iнфекцыйная бальнiца», г. Мiнск |
| Антановiч
Наталiю Яўгеньеўну | – першага намеснiка начальнiка галоўнага ўпраўлення аховы
здароўя Гродзенскага аблвыканкама |
| Артамонава
Аляксандра Пятровiча | – урача-анестэзiёлага-рэанiматолага аддзялення анестэзiялогii
i рэанiмацыi стацыянара ўстановы аховы здароўя
«Асiповiцкая цэнтральная раённая бальнiца» |
| Аскiрка
Ганну Мiкалаеўну | – дацэнта кафедры iнфекцыйных хвароб i дзiцячых iнфекцый
дзяржаўнай установы адукацыi «Беларуская медыцынская
акадэмя паслядыпломнай адукацыi» |
| Бартноўскую
Алену Пятроўну | – намеснiка галоўнага ўрача па лячэбнай рабоце ўстановы
«Гомельская абласная iнфекцыйная клiнiчная бальнiца» |
| Басенку
Аляксандра Анатольевiча | – галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Магiлёўская
цэнтральная палiклiнiка» |
| Выхрысценка
Людмiлу Расцiславаўну | – загадчыка кафедры ўрача агульнай практыкi з курсам
палiклiнiчнай тэрапii ўстановы адукацыi «Вiцебскi
дзяржаўны ордэна Дружбы народаў медыцынскi
ўнiверсiтэт» |
| Галавiнскую
Таццяну Васiльеўну | – медыцынскую сястру ўчастковую (старшую)
тэрапеўтычнага аддзялення № 1 установы аховы здароўя
«21-я цэнтральная раённая палiклiнiка Заводскага раёна
г. Мiнска» |
| Госса
Вольгу Аляксандраўну | – медыцынскую сястру (старшую) пятага iнфекцыйнага
аддзялення ўстановы аховы здароўя «Вiцебская абласная
клiнiчная iнфекцыйная бальнiца» |
| Грачова
Сяргея Сяргеевiча | – загадчыка кафедры анестэзiялогii i рэанiматалогii ўстановы
адукацыi «Беларускi дзяржаўны медыцынскi ўнiверсiтэт» |
| Дударэнка
Алу Вiктараўну | – урача агульнай практыкi (загадчыка аддзялення)
тэрапеўтычнага аддзялення № 2 палiклiнiкi № 1 установы
аховы здароўя «Маладзечанская цэнтральная раённая
бальнiца» |
| Жыбурта
Юрыя Васiльевiча | – урача-анестэзiёлага-рэанiматолага аддзялення анестэзiялогii
i рэанiмацыi ўстановы аховы здароўя «Пiнская цэнтральная
бальнiца» |
| Жывушка
Таццяну Анатольеўну | – урача-тэрапеўта (загадчыка прыёмнага аддзялення)
установы аховы здароўя «Гродзенская ўнiверсiтэцкая
клiнiка» |

Іскрыцкую Наталлю Міхайлаўну	– намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы ўстанова аховы здароўя «Капыльская цэнтральная раённая бальніца»
Каламіец Наталлю Дзмітрыеўну	– загадчыка кафедры эпідэміялогіі і мікрабіялогіі дзяржаўнай установы адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»
Караева Сяргея Мікалаевіча	– галоўнага ўрача ўстанова аховы здароўя «Магілёўская паліклініка № 11»
Крапівіну Святлану Уладзіміраўну	– галоўнага ўрача ўстанова аховы здароўя «Брэсцкі абласны супрацьтуберкулёзны дыспансер»
Кудзеньчук Святлану Яўгеньеўну	– урача-рэабілітолага (загадчыка) аддзялення медыцынскай рэабілітацыі ўстанова аховы здароўя «Смаргонская цэнтральная раённая бальніца»
Лазуту Сяргея Фёдаравіча	– намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы ўстанова аховы здароўя «Гарадская клінічная бальніца № 2 г. Гродна»
Лычкоўскую Наталію Чаславаўну	– медыцынскую сястру інфекцыйнага аддзялення ўстанова аховы здароўя «Іўеўская цэнтральная раённая бальніца»
Маляўка Таццяну Уладзіміраўну	– урача агульнай практыкі (загадчыка аддзялення агульнай урачэбнай практыкі № 1) паліклінікі № 4 установы аховы здароўя «Барысаўская цэнтральная раённая бальніца»
Міхайлава Паўла Вікенцьеўна	– фельчара аддзялення хуткай неадкладнай медыцынскай дапамогі ўстанова аховы здароўя «Гарадоцкая цэнтральная раённая бальніца»
Мурашку Сяргея Мікалаевіча	– урача-анэстэзіёлага-рэаніматолога (загадчыка аддзялення) аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі ўстанова «Гомельская абласная клінічная бальніца»
Ніцьеўскую Наталлю Валер’еўну	– фельчара выязной брыгады Чэрвеньскага аддзялення дзяржаўнай установы аховы здароўя «Мінскі абласны цэнтр хуткай медыцынскай дапамогі»
Нічыперовіч Наталлю Аляксандраўну	– намесніка галоўнага ўрача па арганізацыйна-метадычнай рабоце дзяржаўнай установы «Рэспубліканская клінічная бальніца медыцынскай рэабілітацыі»
Паштаўцава Аляксандра Юр’евіча	– дацэнта 1-й кафедры ўнутраных хвароб установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
Пранько Таццяну Паўлаўну	– загадчыка кафедры прапедэўтыкі ўнутраных хвароб установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
Раманоўскага Васілія Барысавіча	– галоўнага ўрача ўстанова аховы здароўя «Баранавіцкая цэнтральная паліклініка»
Рублеўскую Кацярыну Іванаўну	– галоўнага ўрача ўстанова «Гомельскі абласны клінічны скурна-венералагічны дыспансер»
Самсонік Наталлю Барысаўну	– медыцынскую сястру агульнай практыкі кабінета агульнай урачэбнай практыкі 2-га тэрапеўтычнага аддзялення ўстанова аховы здароўя «32-я гарадская клінічная паліклініка», г. Мінск

Сварцэвіча Уладзіміра Міхайлавіча	– урача-тэрапеўта (загадчыка тэрапеўтычнага аддзялення) установы аховы здароўя «Брэсцкая цэнтральная гарадская бальніца»
Склярэнка Наталлю Вячаславаўну	– урача-пульманолога (загадчыка) пульманалагічнага аддзялення дзяржаўнай установы аховы здароўя «Віцебская гарадская цэнтральная клінічная бальніца»
Трубачову Алену Віктараўну	– урача-анестэзіёлага-рэаніматолога аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі ўстановы аховы здароўя «Шумілінская цэнтральная раённая бальніца»
Фаменку Віталія Алегавіча	– урача хуткай медыцынскай дапамогі (загадчыка цэнтра экстраннай медыцынскай дапамогі) установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі», г. Мінск
Ханевіч Галіну Фёдораўну	– урача-тэрапеўта (загадчыка) установы аховы здароўя «Галачынская цэнтральная раённая бальніца»
Худзякова Івана Аляксандравіча	– галоўнага ўрача дзяржаўнай установы «Гомельская гарадская клінічная бальніца № 3»
Чынікайла Вольгу Рыгораўну	– намесніка галоўнага ўрача (па медыцынскай частцы) установы аховы здароўя «Лунінецкая цэнтральная раённая бальніца»
Юпатава Генадзя Іванавіча	– загадчыка кафедры прапедэўтыкі ўнутраных хвароб установы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ордэна Дружбы народаў медыцынскі ўніверсітэт»
Ядранцава Алега Іванавіча	– галоўнага ўрача дзяржаўнай установы аховы здароўя «Гомельская гарадская клінічная бальніца № 1»
Ярошкіну Вікторыю Віктараўну	– урача агульнай практыкі (загадчыка) аддзялення агульнай практыкі № 2 установы аховы здароўя «Магілёўская паліклініка № 7»

шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у захаванне здароўя асабовага складу Берняка Яўгенія Георгіевіча, начальніка ваенна-медыцынскага аддзялення дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка медыцынскай службы;

шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у развіццё арганізацыі Грыневіча Славаміра Станіслававіча, дырэктара ўнітарнага прадпрыемства Мінгарвыканкама «Мінгарсвятло»;

шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у ахову навакольнага асяроддзя і прапаганду экалагічных ведаў Дука Пятра Васільевіча, намесніка старшыні Віцебскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя;

шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў для сферы культуры Дусенко Зорыю Пятроўну, дырэктара ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная харэаграфічная гімназія-каледж»;

шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё спажывецкай кааперацыі рэспублікі, актыўны ўдзел у міжнародным кааператыўным руху Іванова Валерыя Мікалаевіча, Старшыню Праўлення Беларускага рэспубліканскага саюза спажывецкіх таварыстваў;

шматгадовую плённую працу, значны ўклад у ахову навакольнага асяроддзя і паспяховае забеспячэнне вырашэння задач у галіне дзяржаўнай экалагічнай экспертызы

Каваленку Васiлiя Уладзiмiравiча, нaчaльнiкa аддзeлa дзiржаўнaй экалагiчнaй экcпeртызы ўпрaўлeннa рэгулявaннa ўздзеяннaў нa атмaсфeрнaе пaвeтрa, змянeннe клiмaтy i экcпeртызы Мiнiстэртвa прырoднaх рэсурсaў i aхoвы нaвaкoльнaгa асiрoддзa;

узoрнaе выкaнaннe службoвaх aбaвязкaў, знaчнaя дaсiягнeннi ў прaфeсiйнaй дзeйнaсцi Крэнёвa Яўгeнiя Алeгaвiчa, кiрaўнiкa дзiжурнaй змeнa пaжaрнaй aвaрiйнa-вырaтaвaльнaй чaсцi № 2 пaжaрнaгa aвaрiйнa-вырaтaвaльнaгa aтрaдa № 6 нa аб'eктaх прaмыслoвaсцi i энeргeтыкi г. Мaгiлёвa Мaгiлёўскaгa гaрaдскoгa аддзeлa пa нaдзвычaйнaх сiтyацiях устaнoвы «Мaгiлёўскaе аблaснoе ўпрaўлeннe Мiнiстэртвa пa нaдзвычaйнaх сiтyацiях Рeспублiкi Бeларусь»;

шмaтгaдoвyю плённyю прaцy, знaчнa асaбiстa ўклaд y зaxaвaннe бiялaгiчнaй рaзнaстaйнaсцi Брэсцкaй вoблaсцi Нiчыпaрук Дзiяну Aляксaндрaўнy, нaмeснiкa нaчaльнiкa аддзeлa кaнтрoлю зa aхoвaй i выкaрыстaннeм зямeль, нeтрaў, бiярaзнaстaйнaсцi, aсaблiвa aхoўнaх прырoднaх тэрытoрiй Брэсцкaгa аблaснoгa кaмiтэтa прырoднaх рэсурсaў i aхoвы нaвaкoльнaгa асiрoддзa.

Прэм'ер-мiнiстр Рeспублiкi Бeларусь

Р.Гaлoўчэнка